

# ГОМЕЛЬСКИ УНІВЕРСИТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА  
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСИТЭТА

№ 15 (187)

Субота 27 красавіка 1974 года.

Газета заснавана ў верасні  
1939 года. Выходзіць  
раз у тыдзень

Цана 2 кап.

## НА XVII З'ЕЗДЭ ВЛКСМ КАМСАМОЛ— ВЕРНЫ СЫН ПАРТЫІ

НЯХАЙ ЖЫВЕ ЛЕНІНСКІ  
КАМСАМОЛ—ВЕРНЫ ПАМОЧ-  
НІК І РЭЗЕРВ КАМУНІСТЫЧ-  
НАЙ ПАРТЫІ, ПЕРАДАВЫ  
АТРАД МАЛАДЫХ БУДАЎНІ-  
КОЎ КАМУНІЗМУ!

(З Заклікаў ЦК КПСС да 1 Мая).



З вялікай цікавасцю студэнты нашага ўніверсітэта сочаць за работай XVII з'езда Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі. Асабліва крануць іх яркай, глыбокай па амету прамовай Генеральнага сакратара ЦК КПСС тав. Л. І. Брэжнева.

На здымку: гутарку па матэрыялах камсамольскага з'езда праводзіць групкаморг чавёртага курса біёлага-глебавага факультэта Тамара Косарава. Фота А. РУДЧАНКІ.

МАСКВА. (ТАСС). XVII з'езд Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі адкрыўся ў сталіцы. 34-мільённы камсамол прадстаўляюць звыш 4700 дэлегатаў.

Крамлёўскі Палац з'ездаў. 23 красавіка, 10 гадзін раніцы. Бурнай авацыяй, стоячы, сустракаюць дэлегаты і госці з'езда таварышы Л. І. Брэжнева, Ю. У. Андропова, А. А. Грэнчу, В. В. Грышына, А. А. Грамыку, А. П. Кірыленку, А. М. Касыгіна, Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазурава, А. Я. Пельшы, М. В. Падгорнага, Д. С. Палянскага, М. А. Сусл-

ва, А. М. Шалепіна, П. Н. Дзямічава, Б. М. Панамарова, Г. В. Раманава, М. С. Саломеява, Д. Ф. Усцінава, У. І. Далгіх, І. В. Капітонова, К. Ф. Катужава.

Па даручэнню Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ з'езд адкрывае першы сакратар Цэнтральнага Камітэта камсамола Я. М. Цяжельнікаў. У залу ўносяць Чырвоны сцяг Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі. Памятныя сцягі ЦК РКП(б) і Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Саветаў Саюза Я. М. Цяжельнікаў паведом-

ляе аб прыбыцці на з'езд прадстаўнікоў 135 камуністычных саюзаў моладзі дэмакратычных і сацыялістычных маладзёжных арганізацый са 102 краін свету, а таксама дэлегатаў Сусветнай Федэрацыі дэмакратычнай моладзі, Міжнароднага саюза студэнтаў, Усеафрыканскага руху моладзі, Зала гора чытае замежных гасцей. Затым былі сфарміраваны кіруючыя органы з'езда.

З вялікім натхненнем пад бурны авацыі з'езд выбірае ганаровы прэзідыум у складзе Палітбіро Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Саветаў Саюза на чале з Генеральным сакратаром ЦК КПСС таварышам Л. І. Брэжневым.

Аднагалосна зацверджаецца парадак работы з'езда.

Слова атрымлівае Генеральны сакратар ЦК КПСС таварыш Л. І. Брэжнеў. Дэлегаты і госці сустракаюць таварыша Л. І. Брэжнева гарачай авацыяй. Усе ўстаюць.

Прамова таварыша Л. І. Брэжнева была выслухана з вельмінай увагай і неаднаразова перапыталася працяглым апладысмантам.

Затым са справаздачным дакладам Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ XVII з'езда камсамола выступіў першы сакратар ЦК ВЛКСМ Я. М. Цяжельнікаў.

У заключэнне ад імя камсамола дакладчык запэўніў Камуністычную партыю, яе Ленінскі Цэнтральны Камітэт, Палітбіро ЦК, Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Л. І. Брэжнева ў тым, што юнакі і дзятчаты зробяць усё для таго, каб сваёй працай, усім сваім жыццём усталяваць вялікі ідэал Леніна, змагацца за справу Камуністычнай партыі.

Учора з'езд камсамола працягваў сваю работу.

УКАЗ  
ПРЭЗІДЫУМА  
ВЯРХОўНАГА САВЕТА  
СССР

аб узнагароджанні ордэнамі і медалямі СССР студэнтаў-актыўных удзельнікаў студэнцкіх атрадаў

За актыўны ўдзел у выкананні народнагаспадарчых планаў трэцяга, рашаючага года дзейнай пяцігодкі, выдатную вучобу і вялікую грамадскую работу ўзнагародзіць:

МЕДАЛЕМ  
«ЗА ПРАЦОВУЮ  
АДЗНАКУ»

Колтышаву Надзею Іванаўну — студэнтку Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Старшыня Прэзідыума  
Вярхоўнага Савета  
СССР

М. ПАДГОРНЫ.

Сакратар Прэзідыума  
Вярхоўнага Савета СССР

М. ГЕАРГАДЗЕ.

Масква, Крэмль,  
9 красавіка 1974 г.

## XVII З'ЕЗДУ УСЕСАЮЗНАГА ЛЕНІНСКАГА КАМУНІСТЫЧНАГА САЮЗА МОЛАДЗІ

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Саветаў Саюза гора чытае дэлегатаў XVII з'езда ВЛКСМ, усея камсамол — трыццацічатырохмільённую армію маладых левіцаў.

Спаўняецца трыццацігоддзю з таго гістарычнага моманту, калі VI з'езд РКПМ абвясціў, што камсамол з найвялікшай годасцю і адказнасцю прымае імя Леніна і будзе свята выконваць неўміручыя ленінскія запаведы. Цэнтральны Камітэт КПСС з глыбокім задавальненнем адзначае, што на ўсіх этапах сацыялістычнага і камуністычнага будаўніцтва, заўсёды і ўсюды, у працы і ратнай справе, у авалоданні вышэйняй ведаў, выпрацаваных чалавечтвам, усёй сваёй плённай дзейнасцю камсамол даказаў напэўнісную вернасць запаведям вялікага Леніна, ідэалам камунізму.

Савецкая моладзь з'яўляецца вялікай сілай у барацьбе за ажыццяўленне намечанай XXIV з'ездам КПСС велічнай праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны. Юнакі і дзятчаты Краіны Саветаў новымі выдатнымі справамі адказваюць на Зварот Цэнтральнага Камітэта КПСС да партыі, да савецкага народа, працягваючы творчую ініцыятыву і смелы пачыны, паказваючы ўзоры высокапрадукцыйнай работы. Радзіма высока ізвіць самаадданую, натхнёную працу маладога пакалення Вялікай група маладых ударнікаў дзевяці пяцігодкі ўзнагароджана ордэнамі і медалямі, а лепшыя з лепшых уластоены звання Героя Сацыялістычнай Працы.

У сучасны перыяд для камсамола і моладзі няма больш важнай і адказнай задачы, чым актыўны ўдзел ва ўсенародным сацыялістычным спалобніцтве за перавыкананне плана 1974 года, за паспяховае завяршэнне пяцігодкі. Партыя заклікае юнацтва краіны яшчэ больш настойліва весці барацьбу за паскарэнне росту прадукцыйнасці працы і павышэнне эфектыўнасці грамадскай вытворчасці, паліпшыненне якасці прадукцыі, інтэнсіфікацыю і індустрыялізацыю сельскай гаспадаркі.

Широкае поле дзейнасці для прымянення невичарпальнай энергіі і энтузіязму моладзі, яе гераічных здзяйсненняў адкрываюць такія новыя велічныя задачы, пастаўленыя партыяй, як уздыск сельскай гаспадаркі нечарназемнай паласы РСФСР, будаўніцтва Байкала-Амурскай чыгуначнай магістралі і іншыя важныя будоўлі.

Надзейным комплексам у рабоце камсамола па камуністычнаму выхаванню моладзі быў і застаецца ленінскі наказ вучыцца камунізму. Ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі ён набывае яшчэ большае значэнне. Камсамол заклікае у поўнай меры выкарыстоўваць растуць магчымасці сацыялізму для ўсебаковага развіцця маладога пакалення, спалучаючы вучобу і выхаванне з практычным удзелам моладзі ў камуністычным будаўніцтве. Прадметам пастаянных хлопатаў камсамола павінна быць працоўнае выхаванне юнакоў і дзятчаты, фарміраванне ў іх камуністычных адносін да працы, патрэбнасці сістэматычна павышаць сваю адукацыю, культурны і прафесіянальны ўзровень, авалодваць навейшымі навуковымі і тэхнічнымі ведамі.

Узросшы маштабы камуністычнага будаўніцтва, задачы выхавання новага чалавека і ідэалагічнай барацьбы на сучасным этапе настойліва патрабуюць далейшага ўдасканальвання ідэіна-палітычнай работы камсамола. Галоўнае заключэнне ў тым, каб забяспечыць глыбокае вывучэнне членамі ВЛКСМ, усімі юнакамі і дзятчатамі марксіска-ленінскай тэорыі, выпрацоўку ў іх камуністычнай перакананасці, класовай самасвядомасці, непрымырнасці да буржуазнай ідэалогіі, выхаванне ў духу вернасці рэвалюцыйным, баявым і працоўным традыцыям Камуністычнай партыі і савецкага народа. Леабходна, каб марксіска-ленінска адукацыя садзейнічала павышэнню працоўнай і грамадска-палітычнай актыўнасці маладога пакалення, глыбокаму разуменню законаў грамадскага развіцця. Задача камсамола — дабівацца, каб патрабаванні маральнага ко-

дэкса будаўніка камунізму сталі нормамі штодзённых паводзін кожнага маладога чалавека. Камсамолец заклікае паказваць прыклад высокай маралі, няўхільна захоўваць правілы сацыялістычнага супольнага жыцця, бескампранісна змагацца за парушэннем норм камуністычнай маралі. Камсамольскія арганізацыі павінны і ў далейшым мэтанакіравана выходзіць у юнакоў і дзятчаты калектывізм і клопаты аб таварышах, дысцыплінаванасць, сумленнасць і прыстайнасць, сіцпільнасць і павагу да старэйшых.

Важная роля належыць камсамолу ў вырашэнні задачы гарманічнага развіцця духоўных і фізічных сіл моладзі, шырокага разгортвання масавага фізкультурнага руху, падрыхтоўкі яе да працы і абароны. Трэба і надалей усмярerna ўмацоўваць шэфскія сувязі з Саветскай Арміяй і Ваенна-Марскім Флотам, удасканальваць ваенна-патрыятычную работу.

Свяшчыны запавед Леніна камсамолу — выходзіць юнакоў і дзятчаты у духу непарушнай дружбы народаў Саюза Саветаў Сацыялістычных Рэспублік, сацыялістычнага інтэрнацыяналізму. Неабходна яшчэ больш актыўна развіваць брацкае супрацоўніцтва савакскіх моладзі з маладым пакаленнем краін сацыялістычнай адружэнасці, салідарнасць з прагрэсіўнай моладдзю планеты, з усімі, хто змагаецца за ідэалы міру, дэмакратыі і сацыялізму.

Партыя даа камсамолу адказнае даручэнне — быць калектывным важактэм Усесаюзнай піянерскай арганізацыі імя У. І. Леніна. Гэта абавязвае камсамол выходзіць у юных левіцаў адданасць справе партыі і камуністычным ідэалам, гарачую любоў да нашай сацыялістычнай Радзімы, павагу да працы, прагу ведаў і імкненне ўдзельнічаць у грамадска карысных справах. Трэба, каб кожны піянерскі атрад жыў кіпучым, захалпяючым жыццём, разам з настаўнікамі прывіваў юным левіцам высокую культуру паводзін, развіваў у іх самадзейнасць, з'яўляўся школай выхавання савецкага патрыятызму.

Задачы, якія сталі перад ВЛКСМ, патрабуюць узмацнення ўсёй унутрысаюзнай работы, далейшага ўмацавання партыі камсамольскіх арганізацый, камсамольскіх груп, развіцця актыўнасці, ініцыятывы і свядомай дысцыпліны камсамолаў. Камсамол павінен пастаянна вучыцца ў партыі ўменню крытычна ацэньваць дасягнутае, не задавальняцца поспехамі, спеочасова выяўляць і ліквідоўваць недахопы ў рабоце. Камсамольскія актыўнасці заклікаю настойліва авалодваць ленінскім стылем работы, іх павінны вызначаць мэтанакіраванасць, прынцыповасць, высокае пачуццё адказнасці, адінства слова і справы.

Верная ленінскіх традыцыям партыі і ў далейшым будзе працягваць няўдільныя клопаты аб павышэнні ўзроўню работы камсамола па камуністычнаму выхаванню моладзі, яшчэ больш актыўным яго ўдзеле ў гаспадарчым, культурным і дзяржаўным будаўніцтве.

Цэнтральны Камітэт КПСС выказвае шчырую ўзаўвясненасць, што маладая гвардыя рабочага класа і калгаснага сялянства, маладая вучоная, спецыялісты, работнікі сферы абслугоўвання, студэнты і школьнікі, навучнікі тэхнікумаў і прафесіянальна-тэхнічных вучылішчаў, воіны Узброеных Сіл — усе камсамольцы, усе савакскія юнакі і дзятчаты ўпішучы новыя слаўныя старонкі ў гісторыю барацьбы савакскага народа за камунізм, будучы і надалей вернай кліеве «Жыць, працаваць і вучыцца па-ленінску!».

Няхай жыве Усесаюны Ленінскі Камуністычны Саюз Моладзі — баявы памочнік і надзейны рэзерв партыі!

Няхай жыве выдатная савакская моладзь!

Пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі наперад, да перамогі камунізму!

ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ  
САВЕЦКАГА САЮЗА.

Пастанова ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР

АБ ПРЫСУДЖЭННІ ЛЕНІНСКІХ ПРЭМІЙ У ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА І АРХІТЭКТУРЫ 1974 ГОДА

Цэнтральны Камітэт КПСС і Савет Міністраў СССР, разгледзеўшы прапановы Камітэта па Ленінскіх і Дзяржаўных прэміях СССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры пры Саветзе Міністраў СССР, пастанаўляюць прысудзіць Ленінскія прэміі 1974 года:

- 1. Майсеенку Яўсею Яўсеевічу, народнаму мастаку СССР — за цыкл карцін «Гадзі баявыя» («Чырвоныя прыйшлі», «Таварышы», «Чарэшняя», «Перамога»).
2. Сіманаву Канстанціну (Кірылу) Міхайлавічу, пісьменніку,

за трылогію «Жывыя і мёртвыя» («Жывыя і мёртвыя», «Салдатамі не нараджаюцца», «Апошнія лет»).

3. Хралчанку Міхаілу Барысавічу, акадэміку, — за кнігу «Творчая індывідуальнасць пісьменніка і развіццё літаратуры».

4. Хранікаву Ціхану Мікалаевічу, народнаму артысту СССР, кампазітару, — за Другі канцэрт для фартэпіяна з аркестрам.

5. Чэканаваску Вітаўтасу Альсакратар Цэнтральнага Камітэта КПСС Л. БРЭЖНЕУ

гірда, архітэктару, кіраўніку аўтарскага калектыву, Бальчунасу Вітаўтасу-Казімерасу Мечыслава, архітэктару, Брэдзікісу Вітаўтасу Юсціна, архітэктару, Валюшкісу Гедзімінасу Станіслава, заслужанаму будаўніку Літоўскай ССР, Шылейку Вінцэнтасу Юргіа, інжынеру, — за архітэктуру жылога раёна Ладзінай у г. Вільнюсе.

СТАРШАЯ САВЕТА МІНІСТРАЎ СССР А. КАСЫГІН

Пастанова ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР

АБ ПРЫСУДЖЭННІ ЛЕНІНСКІХ ПРЭМІЙ 1974 ГОДА ў ГАЛІНЕ НАВУКІ І ТЭХНІКІ

Цэнтральны Камітэт КПСС і Савет Міністраў Саюза ССР, разгледзеўшы прадстаўленне Камітэта па Ленінскіх і Дзяржаўных прэміях СССР у галіне навукі і тэхнікі пры Саветзе Міністраў СССР, пастанаўляюць прысудзіць Ленінскія прэміі 1974 года:

1. Келдышу Леаніду Венямінавічу, члену-карэспандэнту Акадэміі навук СССР, загадчыку сектара Фізічнага інстытута імя П. Н. Лебадэва Акадэміі навук СССР, — за цыкл тэарэтычных работ па фізіцы паўправаднікоў (тунельны эффект, паўправаднікі ў моцных электрычных полях, шматфазонныя працэсы ў цвёрдым целе).

2. Абаву Юрыю Георгіевічу, доктару фізіка-матэматычных навук, загадчыку лабараторыі Інстытута тэарэтычнай і эксперыментальнай фізікі; Крупчыцкаму Пятру Аляксандравічу, доктару фізіка-матэматычных навук, старшаму навуковому супрацоўніку таго ж інстытута; Лабовшву Уладзіміру Міхайлавічу, члену-карэспандэнту Акадэміі навук СССР, загадчыку сектара Ленінградскага інстытута ядзернай фізікі імя Б. П. Канстанцінава Акадэміі навук СССР; Назаранку Уладзіміру Андрэевічу, кандыдату фізіка-матэ-

матычных навук, вучонаму сакратару таго ж інстытута, — за цыкл работ па эксперыментальнаму выяўленню і даследаванню незахаванасці прасторавай цотнасці ў ядзерных электрамагнітных пераходах.

3. Кірсанаву Аляксандру Васільевічу, акадэміку Акадэміі навук Украінскай ССР, дырэктару Інстытута арганічнай хіміі Акадэміі навук Украінскай ССР, — за даследаванні фосфазэркачакі і рэактывы аксіляльнага іміравання фосфар-і сераўтрымліваючых злучэнняў.

4. Болову Мікалаю Васільевічу, акадэміку, загадчыку лабараторыі Інстытута крышталграфіі Акадэміі навук СССР, — за цыкл работ па структурнай мінералогіі.

5. Аларану Аляксандру Іванавічу, акадэміку, дырэктару Інстытута біяхіміі імя А. Н. Баха Акадэміі навук СССР, — за цыкл работ па матэрыялістычнай тэорыі паходжання жыцця.

6. Мішчу Ісааку Ізраілевічу, акадэміку, старшыні Навуковага савета Аддзялення гісторыі Акадэміі навук СССР, — за навуковую працу «Гісторыя Вялікага Кастра

САКРАТАР ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА КПСС Л. БРЭЖНЕУ

рычніка», у трох тамах.

7. Цімакову Уладзіміру Дзмітрыевічу, акадэміку, загадчыку аддзела Інстытута эпідэміялогіі і мікрэбіялогіі імя Н. Ф. Гамалеі Акадэміі медыцынскіх навук СССР; Кагану Гіце Якаўлеўне, доктару медыцынскіх навук, загадчыцу лабараторыі таго ж інстытута, — за цыкл даследаванняў ролі Л-форм бактэрыі і сямейнага мікаплазм у інфекцыйнай паталогіі.

8. Несераву Анатолію Іваненцевічу, сапраўднаму члену Акадэміі медыцынскіх навук СССР, загадчыку кафедры 2-га Дзяржаўнага медыцынскага інстытута імя Н. І. Пірагова; Тарэву Яўгенію Міхайлавічу, сапраўднаму члену Акадэміі медыцынскіх навук СССР, загадчыку кафедры 1-га Маскоўскага медыцынскага інстытута імя І. М. Сечанова; Струкаву Анатолію Іванавічу, сапраўднаму члену Акадэміі медыцынскіх навук СССР, навуковому кансультанту таго ж інстытута, — за цыкл работ па вывучэнню патомарфагенеза, клінікі, дыягностыкі, лячэння і прафілактыкі рэўматычных захворванняў.

СТАРШАЯ САВЕТА МІНІСТРАЎ СССР А. КАСЫГІН

СВЯТА ПРАЦЫ



ЛЕНІНСКІЯ камуністычныя суботнікі сталі знамянальнай па дзеяй у жыцці савецкага народа. У іх знаходзіць сваё яркае праўленне высокая свядомасць людзей, гарача імкненне да высокапрадукцыйнай працы. Сведчаннем гэтага з'яўляюся і сёлетні суботнік, у якім прынялі ўдзел дзесяткі мільёнаў працоўных, вучнёўскай і студэнцкай моладзі.

Для калектыву нашага ўніверсітэта «чырвоная субота» пачалася, як і ў папярэднія гады, раней звычайнага. Пасля заняткаў у будні дні многія групы факультэтаў прынялі ўдзел у добраўпарадкаванні ўніверсітэцкай тэрыторыі, выконвалі іншыя неадкладныя работы.

Аднак асноўнае належала зрабіць 20 красавіка. У гэты дзень на свята працы выйшлі студэнты ўсіх факультэтаў. Разам з імі працавалі і супрацоўнікі. Спорна ішла работа па добраўпарадкаванні ўніверсітэцкага парка, вуліцы Савецкай і на іншых участках. Студэнты механічна-тэхматычнага, фізічнага, эканамічнага факультэтаў і факультэта фізічнага выхавання вялікую дапамогу аказалі будаўнікам універсітэцкага інтэрната.

Шмат давялося працаваць і ў корпусе № 2. Тут стварэнню вызначыліся студэнты геалагічнага і эканамічнага факультэтаў. У дзень суботніка вялася работа ў аўдыторыях, лабараторыях, інтэрнатах. Паўсюдна наводзілася чысціня і парадок. Значную дапамогу па добраўпарадкаванні тэрыторыі нашы студэнты аказалі кандытарскаму аб'яднанню «Спартак» і некаторым іншым прадпрыемствам. За дзень суботніка было зроблена многае. Але на тым справа не закончылася. Яшчэ на працягу гэтага тыдня групы факультэтаў прымаюць ўдзел у грамадскай працы. Іны нямаю пастараліся для таго, каб да Першамайскага свята вуліцы нашага горада, дзе размяшчаецца ўніверсітэт, сталі больш упарадкаванымі, прыгожымі. НА ЗДЫМКАХ (зверху ўніз): з радасным настроем ішлі на суботнік студэнты гісторыка-філалагічнага факультэта; чысціня наводзілася ў кожнай аўдыторыі, лабараторыі, у кожным кабінце; на аб'екце студэнцкага інтэрната старанна працавалі студэнты факультэта фізічнага выхавання. Фота А. Рудчанкі.

СЕМІНАР-НАРАДА камсамольскага актыву

На працягу пяці дзён у сталіцы нашай рэспублікі — Мінску праходзіў рэспубліканскі семінар-нарада сакратараў камітэтаў камсамола і камсамольскіх бюро факультэтаў вышэйшых навуковых устаноў Беларусі. У яго рабоце ўдзельнічалі таксама найбольш актыўныя студэнты. Наш універсітэт быў прадстаўлены дэлегацыяй з трынаццаці чалавек.

Спачатку для камсамольскага актыву ў ЦК ЛКСМБ быў прачытаны цыкл лекцый. Затым семінар праходзіў па секцыях у вьну Мінска.

Удзельнікі семінара-нарады з вялікай увагай праслухалі лекцыі намесніка загадчыка аддзела навук і навуковых устаноў ЦК КПБ, доктара філасофскіх навук Е. М. Бабосава «Сацыяльныя вынікі навукова-тэхнічнай рэвалюцыі», лектара ЦК КПБ М. І. Сянкевіча «Знешне-эканамічны сувязі Савецкага Саюза», старшыні прэзідыума

Беларускага рэспубліканскага савета студэнцкіх навуковых таварыстваў В. А. Сіняева «Стан і перспектывы развіцця навукова-тэхнічнай работы ў рэспубліцы». Начальнік аддзела выкладання грамадскіх навук Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР П. П. Дронь выступіў з лекцыяй «Асновы камуністычнага выхавання моладзі і задачы вышэйшай школы на сучасным этапе», дацэнт Мінскага дзяржаўнага педінстытута імя А. М. Горькага Я. Л. Каламінскі «Сацыяльна-псіхалагічныя праблемы вывучэння калектыву».

Перад камсамольскімі актывістамі выступіў таксама супрацоўнік Камітэта дзяржбаспекі пры Саветзе Міністраў БССР.

На секцыйных пасяджэннях адбыўся шырокі абмен вопытам камсамольскай работы. Ад нашага ўніверсітэта выступіў сакратар камсамольскага бюро гісторыка-філалагічнага факультэта Анатоль Касьяненка. Ён

расказаў аб вопыце работы школы маладога лектара і сістэме палітфармацыі у вьну. Важак камсамольскай арганізацыі механіка-матэматычнага факультэта Аляксандр Журавель прысвяціў сваё выступленне пытанню практыкі па падрыхтоўцы і правядзенню камсамольскіх сходаў на факультэтах і ў групах.

У спрэчках па дакладах прыняла ўдзел сакратар камітэта камсамола ГДУ Тамара Ільянкова.

У час знаходжання ў Мінску мы павіталі ў многіх вьну нашай сталіцы, азнаёміліся з жыццём і вучобай мінчан, з памятнымі мясцінамі горада. Асабліва памятнай была сустрэча са студэнтамі Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута, якія выступілі з канцэртам.

На заключным пасяджэнні семінара-нарады яго ўдзельнікі падвялі вынікі сваёй работы. Адзначана ўзросшая палітычная і арганізацыйная накіраванасць камсамольскіх актывістаў.

П. РАМАНОВІЧ, удзельнік семінара-нарады, студэнт гісторыка-філалагічнага факультэта.

ДА ўВАГІ КУРАТАРАў

Паведамляецца прыкладная тэматыка палітычных інфармацый у маі 1974 года.

ПЫТАННІ ПАЛІТЫЧНАГА ЖЫЦЦЯ

КПСС — натхніцель і арганізатар перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Матэрыял публікуе газета

«Звязда», Гл. таксама: «Агітатор», 1974, № 7, «Політінформатор» і агітатор», 1974, № 8.

Нашы кандыдаты ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР.

Матэрыялы публікуюць усё газеты. Ударную працу, майстэрства і

пошук маладых — на службе Радзіме (да выніку XVII з'езда ВЛКСМ).

Матэрыялы публікуюць усё газеты.

ПЫТАННІ КАМУНІСТЫЧНАГА Выхавання Савецкіх патрыятызм і сацыялістычны інтэрнацыяналізм — крыні-

ца сілы і гераізму савецкага народа.

Матэрыялы публікуе газета «Чырвоная змена».

ПЫТАННІ МІЖНАРОДНАГА ЖЫЦЦЯ

Сучасны этап барацьбы за еўрапейскую бяспеку і разбудку міжнароднай напружанасці. (Да выніку нарады Палітычнага кансуль-


татыўнага камітэта дзяржаў — удзельнік Варшаўскага Дагавору).

Уманаванне эканамічнай і палітычнай незалежнасці краін, якія сталі на шлях развіцця, — неадкладная праблема сучаснага развіцця (да выніку работы спецыяльнай сесіі Генеральнага Асамблеі ААН).

Матэрыялы на гэтых тэмах публікуе газета «Звязда».

СТАРОНКА  
ДЛЯ  
АБИТУРИЕНТАУ

# НА ВУЧОБУ ЗАПРАШАЄ ФІЗИЧНИ ФАКУЛЬТЭТ



### ЛІЧБЫ І ФАКТЫ

- ЦЯПЕР НА ФАКУЛЬТЭЦЕ ВУЧУЧАЕЦЦА 580 СТУДЭНТАУ.
- 41 ВЫДАТНИК—ГОРДАСЦЬ ФАКУЛЬТЭТА.
- СЕЛЭТА 11 СТУДЭНТАУ-ФІЗІКАУ УЗНАГОРОДЖАНЫ НАЧКАМІ ЦК ВЛКСМ І МІНІСТЭРСТВА ВЫШЭЙШАЙ І СЯЭДНІЯ СПЕЦЫЯЛІЗЫНАЙ АДУКАЦЫЌ СССР «ЗА ВЫДАТНУЮ ВУЧОБУ».
- ПЕРШАКУРСНІКАМІ У МІУЛЬЫМ ГОДЗЕ СТАЛІ 12 МЕАЛІСТАУ.



Усім універсітаде добра вядома Імя Іакурсніцы фізічнага факультэта Іны Дзімідавай. За выдатную вучацкую грамадскую дзейнасць ёй пачата Ленінская стипендыя.

А ЗДЫМКУ: Таццяна Дзімідава на адных занятках у лабараторыі оптычнага факультэта.

## СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ: ВЫБІРАЙ ЛЮБУЮ!

### ТЭАРЭТЫЧНАЯ ФІЗІКА

Тэарэтычная фізіка ў навуцы мае вялікае значэнне. Як правіла, ёю авалодаюць найбольш падрыхтаваныя па фізіцы і матэматыцы студэнты. На гэту спецыялізацыю яны пераходзяць пасля двух з паловай гадоў вучання, праявіўшы здольнасці да лагічнага мыслення і жаданне засвоіць фундаментальныя законы сучаснай фізікі.

Патрабаванні да фізічных даследаванняў і выкладання фізікі цяпер настолькі высокія, што фізікі-тэарэтыкі знойдуць прымяненне сваім ведам усюды, дзе толькі ёсць справа з фізікай. Не выпадкова кафедра тэарэтычнай фізікі служыць асновай для стварэння на факультэце новых спецыялізацый.

У сёлетнім навучальным годзе адкрылася новая спе-

цыялізацыя «ОПТЫКА І СПЕКТРАСКАПІЯ». Яе авойваюць 13 чацвёртакурснікаў і група трэцякурснікаў. Заняткі з імі вядуць доктары фізіка-матэматычных навук, рэктар універсітэта Б. В. Бокуць і прафесар У. П. Рвачоў. Для авалодання новай спецыялізацыяй створана добрая эксперыментальная база. Разам з праслухваннем аднаведных спецкурсаў студэнты выконваюць лабараторныя і курсавыя работы па гэтай тэматыцы. Новая спецыялізацыя вельмі перспектыўная. Яна дае трывалыя веды па оптыцы, спектраскапіі, электравакuumнай тэхніцы. Будучы спецыялісты змогуць прымяніць свае веды ў атамнай і касмічнай тэхніцы, у даследаваннях па радыёэлектроніцы, квантавай электроніцы.

**У. СТАРЫКАУ,**  
загадчык кафедры тэарэтычнай фізікі,  
кандыдат фізіка-матэматычных навук.

У 1972 годзе фізічны факультэт ГДУ выпусціў першую групу фізікаў, якія спецыялізаваліся ў галіне радыёфізікі. Чым жа займаюцца студэнты па гэтай спецыялізацыі, якія пытанні вучаюцца і ў якіх галінах навуцы і тэхнікі будуць працаваць?

Спецыялізацыя студэнтаў вядзецца ў пэўным напрамку, ахопліваючы частку пытанняў з шырокага кола праблем, якімі займаецца сучасная радыёфізіка.

Яшчэ са школы кожнаму вядома блок-схема радыёперадачы, або дакладней, блок-схема перадачы інфармацыі з дапамогай электрамагнітных хваляў.

У асноўным усе элементы блок-схем, тэарэтычныя прынцыпы іх работы, метадычна разлікаў, мета-

### РАДЫЁФІЗІКА

ды вымярэння параметраў, канструктыўнае выкананне і вучаюцца будучыя радыёфізікі.

У праксе навування чытаюцца лекцыі і праводзяцца семінарыскія заняткі па аднаведных дысцыплінах. Студэнты выконваюць вялікі аб'ём лабараторных работ, праходзяць вытворчую практыку на прамысловых прадпрыемствах.

Вывучэнне спецыялізацыі патрабуе ад студэнтаў добрай фізіка-матэматычнай падрыхтоўкі, якая ім даецца на працягу першых трох гадоў вучобы.

Навучанне заканчваецца абаронай дыпломнай работы, у якой да-

ецца тэарэтычны аналіз і разлік (звычайна з прымяненнем ЭВМ) асобных канструкцый і прылад, у якіх вынікі эксперыменту, выконваемага на вырабленых мадэлях.

Пасля заканчэння ўніверсітэта выпускнікі спецыялізацыі, як правіла, накіроўваюцца на работу на прамысловыя прадпрыемствы.

Радыёфізіка — гэта спецыялізацыя, якая прад'яўляе высокія патрабаванні да агульнай фізіка-матэматычнай падрыхтоўкі, патрабуе добрага ведання метадыкі вымярэнняў і навыкаў работы з сучаснымі вымяральных прыборамі. Карацей кажучы, — спецыялізацыя цяжкая, але цікавая.

**Э. ІНСПЕКТАРАУ,**  
кіраўнік спецыялізацыі,  
кандыдат тэхнічных навук.

### ФІЗІКА ЦВЁРДАГА ЦЕЛА

Наша кафедра ажыццяўляе спецыялізацыю студэнтаў па фізіцы цвёрдага цела з ухілам да фізікі трэння і паверхневых разбурэнняў.

Студэнты на спецыялізацыі вучаюцца пачаць з такімі дысцыплінамі як фізіка цвёрдага цела, фізічнае металазнаўства і г. д. Спецкурсы па асновах трываласці паверхневага пласту (тэорыю трэння і зносу), фізіцы паверх-

невых з'яў і тонкіх плёнак, фізіка-хімічнай механіцы фрыкцыённага кантакта.

Вучэбны план спецыялізацыі прадугледжвае добрую падрыхтоўку студэнтаў па фізічных метадах даследаванняў паверхняў цвёрдых цел. Пачаць з тэарэтычнымі курсамі, прадугледжаны шырокі лабараторны практыкум па фізічнаму металазнаўству, рентгенаструктурнаму ана-

лізу, спектраскапіі, радыё-спектраскапіі, электронаграфіі, фізіцы цвёрдага цела, механічных выпрабаваннях матэрыялаў, выпрабаваннях на трэнне і знос.

Выпускаемая спецыялізацыя моцна працаваць у НДІ, на розных прадпрыемствах і заводах, у заводскіх лабараторыях і канструктарскіх бюро, выкладчыамі фізікі вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў.

Калектыў кафедры фізікі цвёрдага цела вядзе вя-

лікую навукова-даследчую работу ў рамках дзяржаўна-гаспадарча-дагаворных сродкаў.

На кафедры пастаянна працуе 2 навуковыя семінары: для выкладчыкаў і для студэнтаў. На іх заслухоўваюцца вынікі навукова-даследчай работы, якая выконваецца на кафедры, а таксама навішнія дасягненні ў галіне навукі і тэхнікі.

**В. БАЛАКІН,**  
загадчык кафедры фізікі цвёрдага цела.

### БЮРОКІЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ

факультэт з'яўляецца з вядучых ва ўніверсітэце кафедрах цяпер працуюць 13 кандыдатаў доктары і 13 кандыдатаў. Для паслуг студэнтаў пра аснашчаныя лабараторыі аўдыторыі.

Аб'ёмныя планы спецыялізацыі ўлічваюць павышэнне якасці спецыялізацыі і спецыялізацыі профіляў. На гэтай асаблівасці рознабаковыя з многімі заводамі г. Гомеля падтрымліваем дэталы таксама з Акадэмію БССР і Аб'яднаным там ядзерных даследаванняў г. Дубна.

Павелічэння вышук спецыялізацыі з аднаўленням па фізіцы час мяркуецца ў вяртанне аддзялення іх, хто працуе. Многае таксама для адкрыцця і новых спецыялізацыяў, іх вялікае значэнне ў іх гаспадарцы.

Сесарска-выкладчыцкі факультэта вядзе значна-навукова-даследчую работу ў штогод падводзячы ўніверсітэцкай навуковай канферэнцыі. Плёнуць і нашы студэнцкія гуэрты. Лепшыя даны ўдзелнікаў СНТ па даны на агідыі-конкурсы іх навуковых прац. Так, пачаць год 2 студэнцкія ра-

боты былі аднесены да першай катэгорыі, 5 — да другой, 2 — да трэцяй і 8 — да чацвёртай на Усеаюны агід-конкурс.

Перад фізічным факультэтам стаяць вялікія задачы ў галіне падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў для народнай гаспадаркі і асветы. Іх паспяховаму вырашэнню будзе садзейнічаць умацаванне лабараторнай базы навішым абсталяваннем, павелічэнне набору першакурснікаў да 200 чалавек.

**Н. АМІРАВА,**  
намеснік дэкана факультэта,  
старшы выкладчык



У сёлетнім годзе фізічны факультэт пераведен на выдатнае памяшканне новага вучэбна-лабараторнага корпусу. Тут светлыя прасторныя аўдыторыі, добра абсталяваны навішнімаі машынамі і прыборамі лабараторыі. У іх створаны ўсе ўмовы для паспяховай вучобы і заняткаў навукова-даследчай работай.

НА ЗДЫМКУ: студэнт трэцяга курса факультэта Анацоль Маслаў выконвае практычнае заданне ў лабараторыі ядзернай фізікі.

### КАБ СТАЦЬ ДОБРЫМ СПЕЦЫЯЛІСТАМ

На фізічным факультэце вучыцца нялёгка, але затое вельмі цікава. Асваенне фізічнай навуцы дазваляе пранікнуць у многія яе таямніцы. Каб дасягнуць пастаўленай мэты, трэба з першага курса далучацца да даследчай работы. Яна дазваляе шыры і глыбей авалодаць выбранаю спецыяльнасцю, садзейнічае павышэнню паспяховасці.

Мне не трэба спа-

сылацца на пабочныя прыклады. Раскажу пра сябе. На першых двух курсах я, можна сказаць, быў далёкім ад студэнцкіх навуковых гуэрткаў. Рэгулярна наведваў лекцыі, канспектываў іх, старанна вучаўся праграмы матэрыялаў. Аднак на экзаменах атрымоўваў у асноўным толькі добрую адзнаку. Відавочна, тады мае веды былі не зусім грунтоўныя.

Пачынаючы з трэцяга курса, я пачаў спецыялізавацца па оптыцы і спектраскапіі. Адначасова захапіўся навукова-даследчай работай. І павінен сказаць, што гэта адрозненне ж станоўча адбілася на маім ведах. Шматлікія лабараторныя доследы, творчыя роздумы і пошукі дазволілі глыбей пранікнуць у выбраную спецыялізацыю, трывала замацаваць тэарэтычныя веды.

Многае дае і вытворчая практыка. Летась мы праходзілі яе на прадпрыемствах Гомеля. Я займаўся даследаваннем вадкіх крышталёў. Атрыманьні вынікі леглі ў аснову навуковага даклада, з якім выступаў на семінарах і пасяджэннях навуковага гуэртка. Прыемна, што гэты даклад ва ўсіх выклікаў вялікую цікавасць. А галоўнае, што творчая навукова-даследчая работа аказала

дабратворны ўплыў на якасць маіх ведаў. На экзаменацыйных сесіях за трэці і чацвёрты курс я атрымаў сем выдатных адзнак і толькі тры — добрыя.

Для тых, хто ў будучым стане студэнтамі нашага факультэта, у мяне адна парада: хочаце стаць добрымі спецыялістамі — з першага курса ўключайцеся ў актыўную навукова-даследчую работу.

**С. ВЯРЦЯЧЫХ,**  
студэнт чацвёртага курса.

# НА АГЛЯДЗЕ — АГІТБРЫГАДЫ СБА

Зусім нямнога часу засталася да таго дня, калі камсамольскія будоўлі зноў паклічуць у дарогу студэнцкія будаўнічыя атрады. Яны будуць працаваць на



самых разнастайных аб'ектах, уносіць свой паслыны ўклад у дэмакратычнае выкананне заданняў вызначанага года дэвятай пяцігодкі.

Але ў трыціх семестрах байцоў атрадаў чакае не толькі праца. Па месцу дэактывацыі яны павінны будаць пакінуць добры след і на культурным фронце. Сельскія працаўнікі чакаюць ад іх добрых канцэртаў і лекцыяў, спадзяюцца на цікавыя, незабыўныя сустрэчы. На шэфскую дапамогу старэйшых сяброў разлічваюць школьнікі. Восем чаму цяпер на дасцеца такая вялікая ўвага падрыхтоўцы ўсіх атрадаў да рабочага перыяду.

Праверкай гатоўнасці агітбрыгад СБА з'явіўся агляд іх самадзейнасці, які адбыўся тыдзень таму назад. У праграме, якая прысвячалася 50-годдзю прысваення камсамолу імя У. І. Леніна і 30-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, было шмат папулярных патрыястычных песень, у тым ліку камсамольскай тэматыкі.

У адрозненне ад мінулагадняга агляду сёлетні вызначаўся адной важнай дэталю. Агітбрыгады рыхтуюць такія праграмы, з якімі можна выступаць як на сценах клубаў, так і на адкрытых пляцоўках. Гітара стала вядучым музычным інструментам. З ёй можна выступаць пры любых умовах. Летае жа пераважалі вакальна-інструментальныя ансамблі, хаця вядома, што электра-інструменты — не ўсюды спадарожнікі аматарам самадзейнасці.

Па выніках агляду пераможцай прызнана агітбрыгада будаўнічага атрада «Брыганціна» (камандзір Ігар Штых, камісар Генадзь Салоннікаў). У яе праграме прагучалі вершы пачынаючага аўтара, студэнта фізічнага факультэта Аркадзя Лайхтмана, песня «Дубінушка». Вялікае задавальненне прынесла і прад-

стаўленне ляльнага тэатра «Матрона Іванаўна».

Другім прызерам конкурсу стала агітбрыгада СБА «Грэнада». У састаў гэтага атрада ўваходзіць толькі дзвудзятка, якія паедуць на сельскагаспадарчыя работы ў Малдавію. (Камандзір Тамара Старажук, камісар Марыя Хмарун).

Трэцяе месца вырашана было не прысуджаць. Прычына ў тым, што асобныя атрады не дастаткова прадумалі тэматыку праграмы агітбрыгад, не забяспечылі масавасці ўдзельнікаў самадзейнасці. Асабліва не сур'ёзна аднесліся да агляду будаўнічыя атрады гісторыка-філалагічнага, геалагічнага факультэтаў і факультэта фізвыхавання.

Звяртае на сабе ўвагу і тая аналітычнасць, як выканаўца трымаецца на сцэне. На жаль, яшчэ не кожнаму з іх хапае смеласці і ўпэўненасці ў сваіх здольнасцях. Гэта адразу ж прыкмятаецца.

У час, які застаўся да пачатку працоўнага семестра, агітбрыгадам будаўнічых атрадаў універсітэта трэба яшчэ шмат пастарацца, каб добра адшліфаваць канцэртныя праграмы і выканаўчае майстэрства самадзейных артыстаў.

У гэты ж дзень быў праведзены і агляд насеннага друку СБА. Першае месца прысуджана рэдакцыі газеты «Адывсе» (атрад «Брыганціна»). Зместунасцю і добрым афармленнем парадвалі таксама газеты «Масіарок» (атрад «Альба-74») і «Пунцовы ветразі» (атрад «Грэнада»), якім прысуджана адпаведна другое і трэцяе месцы.

Па выніках агляду лепшыя агітбрыгады, асобныя выканаўцы і рэдакцыі насенных газет праміраваны і ўзнагароджаны граматамі камітэта камсамолу.

На здымку: члены агітбрыгады СБА «Альба-74» (эканамічны факультэт) Наташа Пецяры і Уладзімір Гарэлкі выконваюць напісаную самімі «Песню працэста», за якую ўдстоены прыза.

Фота А. Рудчанкі.

## ЖАРКОЎ Ігар Васільевіч



20 красавіка 1974 года цяжка хвороба абарвала жыццё доктара біялагічных навук, прафесара, члена Вучонага савета нашага ўніверсітэта, загалічка кафедры заалогіі і дарвінізму Ігарова Ігара Васільевіча. Не стала вучонага, чыё імя добра вядома спецыялістам біялагічнай навукі ўсёй нашай краіны.

Ігар Васільевіч Ігароў нарадзіўся ў 1910 годзе. Вышэйшую адукацыю ён атрымаў у Казанскім дзяржаўным ўніверсітэце імя У. І. Ульянава-Леніна. Працоўная дзейнасць І. В. Жаркова пачалася ў 1929 годзе, калі, яшчэ будучы студэнтам другога курса, ён быў прызначаны на пасаду малодшага навуковага супрацоўніка Волжска-Камскай паліўнічна-прамысловай біястанцыі ў г. Казані. Пасля заканчэння ўніверсітэта працаваў у Каўказскім, Куйбышаўскім і Варонежскім дзяржаўных запаведніках, дзе прапойшоў шлях ад навуковага супрацоўніка да намесніка дырэктара па навуковай частцы.

Пяру І. В. Жаркова належыць каля 70 навуковых прац. Два яго даклады прадстаўляліся на міжнародныя кангрэсы. За распрацоўку новага метаду ўліку колькасці баброў ён быў ўзнагароджаны бронзавым медалем ВДНГ СССР.

Выдатныя здольнасці вучонага і арганізатара І. В. Жаркоў правілі ў нашым ўніверсітэце, дзе карыстаўся вялікай аўтарытэтам у асяроддзі прафесарска-выкладчыцкага савета і студэнтаў. Пад яго кіраўніцтвам калектыву кафедры і студэнты праводзілі вялікую работу па вывучэнню Палескага краю.

Прафесар І. В. Жаркоў прымаў актыўны ўдзел у грамадскай рабоце, быў членам біялагічнай секцыі навукова-тэхнічнага Савета і членам Савета садзейнічання народным універсітэтам Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР. Шырокая грамадскасць ён вядомы як актыўны лектар Гомельскага абласнога таварыства «Веды» і Беларускага таварыства аховы прыроды.

Светлая памяць аб прафесару І. В. Жаркоў на доўгата захаваецца ў сэрцах тых, наму ён шчодра перадаваў свае веды, з кім побач працаваў і жыў.

Група таварышаў.

### ДА УВАГІ ЧЫТАЧОЎ

Наступны нумар нашай газеты выйдзе за 1-га мая.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Заказ 3052

на справах выдавецтваў, 300x420 мм. Тыраж 2000 экз.

## СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

### ЧЭМПІЁНЫ ДЫВАНА

Машнейшыя барцы ўніверсітэта разыгралі асабіста каманднае першынство па праграме ўніверсіяды. У агульным заліку перамогу заваявалі спартсмены першага курса факультэта фізвыхавання. Паспяхова выступілі і будучыя матэматыкі, якія сталі другім прызерам спаборніцтваў. Сярод іх вызначыліся В. Чакан (48 кг), А. Базыленка (62 кг) і У. Парвоў (82 кг), якія выйшлі пераможцамі турніру.

Чэмпіёнамі пятай ўніверсіяды па класічнай барацьбе сталі таксама Я. Гамбург (52 кг) і А. Зяньковіч (100 кг) з фізічнага факультэта, В. Завадзіч (57 кг) — з гісторыка-філалагічнага, В. Высоцкі (звыш 100 кг) — з геалагічнага факультэта. У астатніх вагавых катэгорыях перамога дасталася выхаванцам факультэта фізвыхавання В. Бандрэнку, С. Якубовічу, А. Багданаву.

### НА ВОДНЫХ ДАРОЖКАХ

Цікава праходзілі спаборніцтвы плыўноў нашага ўніверсітэта па праграме пятай ўніверсіяды. З вялікім пад'ёмам выступілі спартсмены эканамічнага факультэта. Яны здолелі апярэдзіць выхаванцаў факультэта фізічнага выхавання і ў камандным заліку ўпэўнена заваявалі першае месца. На блкітных дарожках мац-

нейшымі былі ў сваіх заплывах майстар спорту Н. Болатва, кандыдаты ў майстры М. Сорын, А. Шчэрба, В. Валабоцька (усе — факультэт фізвыхавання), майстар спорту Л. Касцюкевіч і кандыдат у майстры С. Курневіч (эканамічны факультэт).

А. ЛОЗКА.

### У БАРАЦЬБЕ ЗА ПРЫЗ «ПРАВДЫ»

Кросам мільёнаў называюць спаборніцтвы на прыз газеты «Правда». Аб шырокай іх масавасці сведчыць і такі факт: больш 1500 спартсменаў заваявалі права ўдзельнічаць у фінальных забеггах, якія правядзены ў горадзе Фрунзе. Гэта — рэкордная колькасць удзельнікаў.

Як ніколі раней, была прадстаўнічай у фінале XIII Усесаюзнага лёгкаатлетычнага кросу каманда Гомельшчыны. Найбольш паспяхова абаранялі яе гонар красены Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. У бегу на 3000 метраў Віктар Калачыў сярод юнакоў з вынікам 9 мінут 17 секунд заняў сяміццапатае месца. Студэнтка ГДУ Ва-

лянціна Астасенка ў бегу на 2000 м была лепшай сярод беларусаў. З вынікам 6 мінут 41 секунда яна была на фінішы 26-ай.

У агульным заліку сярод каманд гарадоў краіны на гэтых буйных спаборніцтвах Гомель заваяваў ганаровае чатырнацатае месца.

### ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ

...што рыхтуецца павя з парашку? Навеска сухога піва 0,5344 г. усыпаецца ў шклянку рачной вады. З'яўляецца пена і выпадае кавалачак воблы?

...што самыя кароткія спадніцы ў першакурсніцкага факультэта і ў аспірантак біяфака?

### КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

● Будзь пільны! Вясна — гэта і пераддзвер'е сезні.

● Удзельнічай у СНТ. За гэта даюць павышаную стыпендыю.

● На семінарах не атрымлівай доек. Гэта — небяспечна!

● Калі ты спазніўся на лекцыю на пяць мінут, не ідзі на яе наогул. Не злуй лектара. Памятай, што злы лектар, горш, прабаеце за выраз, незлаго лектара.

● Падрыхтаваў да друку

### ПА МІНІ-ФУТБОЛУ

Упершыню на адкрытай пляцоўцы стадыёна ГДУ праведзена першынство інтэрната № 1 па міні-футболу. У турніры, які праходзіў з вялікім уздымам і на высокім узроўні, прыняло ўдзел сем каманд. Чатыры з іх (ад кожнага курса) выставілі факультэт фізічнага выхавання. За перамогу змагаліся таксама студэнты эканамічнага, фізічнага і геалагічнага факультэтаў.

Вельмі моцны састаў быў у каманды чав'ертага курса факультэта фізвыхавання. Аднак яна ў другім туры паірапела некалькіма паракне ад геологаў, пасля чаго пачала выступаць нупэўнена, і ў выніку заняла толькі пятае месца.

Цэнтральнай на турніры была сустрэча паміж камандамі другога і трэцяга курсаў факультэта фізвыхавання. Адзіны гол забіты нападаючым У. Кузняцовым, прынёс перамогу трэцякурснікам.

Пераможцу спаборніцтваў вызначыў апошні тур. Першае месца занялі футбалісты трэцяга курса факультэта фізвыхавання, другаккурснікам дасталася другое месца, а трэцяе — студэнтам - эканамістам. Пераможцы турніра будуць ўзнагароджаны прызам і дыпламам.

А. БАЦЯН,  
студэнт 3-га курса факультэта фізвыхавання.

Алег Цішчанька.

### ЭКНАМІСТЫ ЖАРТУЮЦЬ

#### АБ'ЯВЫ

● Згублены білет аўталатара. У выпадку выйгрышу просьба вярнуць.

Тыпаў Г. С.

● Заўтра чакаецца праварка з доканата.

Ваш сябра.

#### ПАРАДЫ

● Укараняць у адпачынак

навуковую арганізацыю працы!

● Какайце ўсіх дзвудзятка адразу. Памятайце, што адна з іх можа стаць вашай жонкай.

● Не кажы глупства: выскачыць — не зловіш.

● Эканомце на вялікім: гэта болей, чым эканоміць на малым.

● Асноўны прынцып эканоміі: менш даць, больш — узяць.